

Год други.

Вильня 31 серпня 1907 г.

№ 28.

Цэна з персылкою и дастаукою да хаты: на 1 г.—
3 р., на 6 мес.—
1 р. 50 кап., на
3 м.—7 к., на 1
мес.—25 к. Без
дастауки и перэ-
сылки: на 1 г.—
2 р. 40 к., на 6 м.—
1 р. 20 к., на 3
мес.—60 к., на 1
мес.—20 к. За гра-
ничу: на 1 г.—
4 р., на 6 мес.—
2 р., на 3 мес.—
1 р. Перэмена
адрэсу—20 кап.

Наша Нива

Першая Беларуская Газэта з Рысункамі


Выходзіць раз у тыдзень рускими и польскими літэрамі.

Адрэс рэдакцыі и адміністрацыі: Вильня, Завальная вулица, дом № 30.

Падпіска прынімаецца і прада-
юцца атдзельныя:
нумэры газэты
1) У Кант. „На-
шай Нивы“—
Завальная ву-
лица дом № 30,
2) У Кні-
гарні „Знанне“—
Георгіескі про-
спект дом № 14
3) У Кнігарні
Літоўскай М. Пля-
сціцкой—Шлапа-
ліс, Домінікан-
ская вуліца дом
№ 13.

Абъяўленія прынімаюцца на паследній страницы па 20 кап. за лінейку малымі літэрамі. Рукапісы і корэспондэнцыі, прысланыя у рэдакцыю, мусіць быць чытатэльна напісаны з праудзівым фамільею і адрэсом таго, хто яе прысылае. Можна такжэ падпісаць прозвішча разом з фамільею, хто незахоча, каб была надрукавана праудзівай фамілиі.
Адрэс і фамілія толькі для ведаў рэдакцыі.

Ад рэдакцыі: Усім, хто падпісаўся на „Нашу Ниву“ на поў год (личучы ад Новага Года), прытамінаем, што падпіска скончылася з № 26. Хто хочэ атрымываць газэту далей, нехай прысылаете трошы скарэй, каб не было перарыву у высыланню.



ВИЛЬНЯ—ДАУНЕЙ СТАЛИЧНАЕ МЕСТА ЛИТВЫ И БЕЛАЙ РУСИ.

МЕСЦА НИМА!..

„Без навуки цяжка жыць ізтым трудным векам“—казаў беларускі песьніар.

Толькі у нас, здаецца, ешчэ цяжэй дайсцьцы той навуки....

Ва ўсём гасударстві што-год прыбывае людзей, каторые на сябе ўжо пазнали гэтые горкіе праўды. Што-год многа маладых людзей, скончыўшых гімназію ці іншыя падобныя школы, едзе да вялікіх гарадоў вучыцца далей ў школах высшых (універсітэтах), а тым часам там им кажуць, што месца для их нехват.... Толькі нямногіе щасцільвіе пападаюць туды.

Вось і ў гэтым гаду с-памеж тых, што паехали вучыцца ў Пецербург, не прыняли у высшыя школы 12 тысячи 500 маладых людзей.... *Тое-ж робицца и у других гарадох: „Месца нима!...“*

І на дзвіва. Ў Расеі ёсьць 9 унивэрсітэтова на 140 мільёноў народу, значыць, адзін унивэрсітэт на 15 мільёноў с палюваю; а ў Немізох — 21 унивэрсітэт на 60 мільёноў народу, значыць, адзін на 3 мільёны людзей.

Была ў Пецербургу вольная высшая школа (як-бы унивэрсітэт), каторую устроілі людзі без помачы і без апекі казённай. Паўтары тысячы маладзёжы вучылося тут. Але-ж гэту школу правіцельства закрыло.—А тым часам 8 тысяч студэнтоў з Расеі выїжджае учыцца заграницаю.

Так сама нехват у нас месца и ў сярэдніх школах: гімназіях, сэмінарыях, інстытутах вучыцельскіх. Ў кожным горадзе дзесяткі і сотні дзяцей па колькі гадоў ня могуць папасці ў школы, хоць і добра здаюць экзаміны: па рахунку, зробленаму колькі гадоў таму назад, ў Расеі адна сярэдняя школа прыходзіцца на 103^{1/2} тысячи жыцелёў. И з низшымі, народнымі школамі дрэнна: адна гэтакая школа выпадае на 2637 жыцелёў.

З гэтага выходзіць, што ў Расеі на тысячу людзей у школу ходзіць ўсяго 32 (у 1900 г.), а тым часам у Амерыцы з кожнай тысячы жыцелёў вучыцца ў розных школах 230 чалавек.

Школ у нас мала, дык і вучыцелёў лічачь за непатрэбных: сёлета ў Вільню прыехала 125 народных вучыцелёў, каб паступіць ў вучыцельски інстытут, а з іх прыняли туды ўсяго 28.

Идуць у нас новыя парадкі, новае жыццё. Народ пачынае сам заведываць сваіми дзеламі, ды праз выбарных дэпутатоў вясьцы гасударственные справы. Для гэтаго

патрэбны людзі мудрые, добра вучоные, а іх у нас нимашака. И праз гэту цемноту народу вельми трудна дабыць сабе такие парадкі, якіе патрэбны.

Б з съвета навуки нельга устроіць новага жыцця. А у нас,—куды ни ткнися,—ўсюды цемнота непрасветная. Кали-ж дачекаемся мы, што и ў нашым бедным ўсёным краю навука для ўсіх стане даступна?!

Г.

ВЫБАРЫ.

Выбары ў Трэцюю Гасударственную Думу ад так-званага „рускага населенія“ віленскай губэрні.

Як мы ўжо писали, па новаму выбарнаму закону нашы праваслаўные беларусы ў віленскай губэрні выбирайць дэпутатоў асобне ад других тутэйших жыцелёў. Вось гэтые выбары па валасцях назначэны на 11 сенцября. Ад праваслаўных мужыкоў ў кожнай воласці трэба выбраць гдзе аднаго, а гдзе двух упоўнамочэных у вуезд.

На выбары сход у воласці збираюцца не дзесяцідворныя, а *усе праваслаўные домаҳазляева-гаспадары*, што жывуць ў той воласці. Значыць, ёсьць з каго выбирайць, і кали толькі мужыки захочуць, то могуць выбраць за упоўнамочэных самых найлепшых людзей. А трэба ведаць, што гэтые валасцівыборы—самы глаўны фундамэнт ўсіх выбароў ў Думу — і вуездных, і губэрнских.

Ад праваслаўных, або „рускіх избрацелёў“ прыедзе ў Вільню 40 губэрнскіх выбаршчыкоў, з іх 9 гарадзкіх (і мястэчковых), а 31 сельскіх; вось яны мусіць выбраць с-памеж сябе двух дэпутатоў ўжо праста ў Думу.

Кали па валасцёх выбирайць ўсюды *мудрых* мужыкоў ці людзей, што пчыра цягнуць за мужыкоў, стаяць за зямлю і свабоду; кали тыя упоўнамочэны будуць справедливые, суменные, цвёрдые і людзі з навукаю, што бачылы съвет ды разумеюць палітыку,—тады яны ў вуездзе і ў губэрні ня будуць, як у лесі, а будуць там *трыймацца разам са усей мужыцкай грамадой*, а тады на іх старане будзе спла. Выбрайце толькі таких, што им можна было бы даверыць народнае дзела, што думали-бы не аб сваёй ўласнай карысці, (як гэта бывала на прошлых выбарах), а толькі клапацили-

ся-бы аб справе грамадзкай, аб мужыцкай доли. Гэтакие выбаршчыки патрафяць выбраць ў Думу дэпутатами людзей *тутэйших*, каторые шчыра будуць стаяць за *увесь тутэйши* працуючы народ, роўна за католікоў, праваслаўных, и людзей ўсякай іншай веры и нации, ды ў самой Думе ня будуць дарма займаць месца, а працай сваёй памогуць ёй скарэй и лепей завясьци новыя, свабодныя парадки.

У Першую Думу беларускіе мужыкі не патрафіли выбраць никога добраго, на личачы толькі гродзенскіх. Так сама и ў Другой Думе нашы беларусы быli самыя найцемнейшыя; адны з іх, як напрыклад мінскіе, трymались близка к чорнасоценнаму „саюзу русскага народа“,—гродзенскіе ни с кім не трymались иничога не рабіли, віленскі сеў с памешчыкамі, а вітебскіе изноў цягнулись к „правым“.

У нас нарэкаюць, што Думаничога не дала,ничога не дабілася для народа; а што винаваты ў гэтых самыя мужыкі, бо дрэнна выбираві,—аб гэтых ўсе забываюць. Аж сорам сказаць: добрая палова мужыцкіх дэпутатоў близка и саўсім не хадзіла ў Думу на заседання!...

Нехай жэ гэтаго ў Трэцей Думе ня будзе!

Спісок «рускіх избирацелей» Віленскай губ. для выбароу у З-ю Гасударственную Думу.

У Е З Д Ы	Уезд. избираельны зъезд.			Выбаршч. у губэрнію.		
	Упоўнамочэных ад мужыкоў:	Упоўнамочэных ад дробн. землевлад.	Ад вялікіх землавладельцаў:	Р а з а м.:	Сельскіх:	Гарадзкіх:
Віленскі	12	11	25	48	1	3
Вілейскі	55	8	6	69	9	1
Диснянскі	45	5	13	63	9	1
Лідзкі	31	6	20	57	4	1
Ошмянскі	33	5	15	53	5	1
Свенцянскі	10	4	5	19	2	1
Троцкі	6	9	15	30	1	1
Усаго разам:	192	48	99	339	31	9

Як відаць з гэтага спіска, вуездные выбары, а, значыць, и выбары ў губэрні двух рускіх дэпутатоў—залежаць ад мужыкоў. У вуездах упоўнамочэнныя ад мужыкоў, ад дробных землевладельцаў и вялікіе памешчыки збираюцца разам, на адзін зъезд, и тут выбираваюць супольне выбаршчыкоў у губэрнію ад „сельскага населенія“; з гэтых ужо выбиравуцца два дэпутаты. А ва ўсех вуездах віленскай губэрні, апроч віленскага и троцкага, выбаршчыкоў ад мужыкоў найбольш. У вілейскім, ошмянскім и дзісненскім павеци мужыкі перасиливаюць ўсіх і могуць паслаць у губэрнію 23 сваіх людзей; а як у губэрні ўсаго 40 выбаршчыкоў, то, кали гэтые тры вуезды выбиравуць толькі адных мужыкоў, дык і ў Думу пашлюць таго, каго самы захочуць.

Глядзіце-ж, каб на валасных сходах не выбираві людзей, каторые будуць забіваць мужыкоў з толку і пісаваць выбары ў вуездах и ў губэрні.

Да валасных выбароў належаць і папы.



АГУЛЬНЫЕ ВЫБАРЫ.

Мы гаварыли аб выбарах ў Думу ад „рускага населенія“ Віленскай губ. Апроч гэтых и ў Віленскай, так як ў іншых губернях, ёсць выбары *агульные* для ўсіх націй и рэлігій.

Тутака палажэнне мужыкоў ужо не такое добрае: их будзе менш як памешчыкоў. Дык трэба выбираваць и ў воласці, и ў вуездах, и ў губернях ешчэ асьцерожней, ды глядзець, каб не напаў у выбаршчыки ни водзін здрайца справы ўсенароднай. Трэба помніць, што цяпер таго дэпутата-мужыка, што ў кожнай губэрні выбираваць мужыкі проста ад сябе, без других выбаршчыкоў,— цяпер выбираваць будзе ўвесь губэрнскі зъезд, значыць, и памешчыки и гарадзкіе. А як найбольш сілы будзе у памешчыкоў, то яны дадуць свой голас за такога мужыка, што пойдзе з імі за—адно. Вось жэ старыцца, каб не было меж выбаршчыкамі таких, каторые за пекніе слова, ци за абеџанкі могуць прадаць братоў сваіх, прадаць і сваю боду, и зямлю, и долю мужыцкую!...

Прычыны даражыні.

З розных старон чутны скарги на тое, што ў апошнім часі ўсё у нас надта падражэла. Кожны, каму и без таго цяжка жы-

вецца, стараецца даведацца, адкуль прыйшла гэтая новая беда, але мала хто знае праудзивые прычыны яе.

А прыйшла тая беда акурат ў тым часи, кали па ўсей Расей народ рабочы дабиваўся свабодных парадкоў и лепшых варункоў працы и жыцця. Ўсюды тады йшли забастоўкі, каторыми рабочыя прымушали сваих гаспадароў-фабрыкантоў и памешчыкоў уступіць працоўнікам. Вось вораги свабоды дураць цяпер головы ўсём людзям, кажучы, што ў даражыне винаваты тые самые забастоўчыки. Дык паглядзим, ци ёсьць тут хадзя трохі прауды.

Трэба ведаць, што цэны тавароў вырасьли не адразу и ня толькі у нас: расьли яны на ўсёлым съвеци з году ў год, покуль не дайшли да цяперашніх. Ня трудна разумець, што нашы тутэйшыя забастоўкі не могли падняць цэны тавароў, напрыклад, у Англіі; а у Англіі як-раз у апошнія годы так сама ўсё падаражэла: ў 1906 годзе цэны падняліся на 10 працэнтоў (па 10 кап. на рубель), а ў 1907 г.—ешчэ больш. Баржджэй рабілося іначэй: як у іншых краёх тавары даражэли, то нашы фабрыканты карыстали з гэтага і падымали цэны, каб больш зарабіць.

Што фабрыканты і купцы падганяли цэны пасъля забастовак,—гэта прауда. Але-ж прауда і тое, што іхніе рабочыя і служжанчыя, каб жыць, мусіць есьці; кали-ж будуць недаедаць, то і працаўца цяжка прыдзеца, бо сил нехват. Дык якое тут дзива, што беднота працоўная дамагаеца большэй платы за працу сваю, каротшаго рабочага дня?—Ведама, кали фабрыкант ци кунец прыкіне работніку кольки грошэй,

то ад гэтага даходу мени будзе мець. Вось таму яны, уступаючы забастоўчыкам, назначаюць вялікіе цэны за тавары, каб тая уступка вярнулася им, ды каб ешчэ на гэтым зарабіць. Кали уступіў на грыўню, то заробіць за яе—рубель. Значыць, винаватыя так рабочыя, як іх гаспадары, бо-ж рабочаму есьци трэба, як и кожнаму, і ад даражыни яму так сама дрэнна. А ешчэ тые фабрыканты і купцы багатыя часта злучаючы ў саюзы, хэўры (па англіцку—*трэсты*) і змаўляючы, каб без усякай прычыны падняць цэну за яки-колі чы тавар. И гэтай цэны ўжо моцна трывацца, ды, здзираючы скру з усіх, хто тавар той купляць мусіць, складаючы у свае кишэні шмат грошэй.

Такім парадкам забастоўкі тут винаваты мала: фабрыканты і купцы ужываюць іх больш як прычэпку, каб злажыць вину на рабочых. И покуль будзе у нас трываць цяперашні так-званы *капіталістычны* парадак, гэтакім справам канца не видаць!...

Каб хадзя крыху меней залежаць ад гэтых багачоў, трэба і нам злучацца, рабіць свае суполкі, товарыства, трэба закладаць свае супольныя крамы ўсей грамадою і выписываць гуртам патрэбныя тавары. Тады ўсё будзе танней каштаваць, а як гэтакіх товарыстў будзе шмат, як яны будуць ўсе разам трывацца, то патрапяць ваеваць з даражынёй.

Дык заместа таго, каб винаваці забастоўчыкоў і рабочых, паклапаціцеся лепш самы аб сваіх справах. Найбольшая беда—тое, што народ наш ўсёмы, што не разумее карысці сваей ды не умее распазнаваць братоў і ворагоў сваіх! А. В. С.



НЕ БЯДУЙ...



Не бядуй, што сонцэ низко,
Што прыходзіць нудны дзень;
Не бядуй, што восень близко
И лягла на землю цень.

Не бядуй што сънег халодны
Скрые землю ад вачэй:
Не загіне край твой родны
Ў цемнаце лихих начэй!

Будзе час и сънег растане,
Прыдзе к нам изноў вясна;
Циха з неба сонцэ гляне,
Ачуняе старана!

Не бядуй, што цяжка стала
Жыць у вечнай цемнаце,
Што нас доля вечна гнала,
Што жывем у беднаце.

Не бядуй, што звисли хмары,
Што і сонца не видаць;
Не бядуй, што ў ноч пажары
Стали неба заливаць....

— Пойдзе дымам ўсё лихое,
Усё, што душыць нас і гне;
Вер, што жыцце залатое
Будзе ў нашай старане!

Якуб Қодас.

Гутарки аб гаспадарцы.

Написаў СЭМПОЛОЎСКИ.

II.

Гной—надта важная реч у гаспадарцэ; яго трудна нават и замяниць чым иншым. Апроч таго, што мае гной тые вешчэства, а каторых мы ўжо раней гаварыли,—ён, гниющы ў зямли, мягчыць тую зямлю, сагрэвае яе. Гноиную зямлю и вецер, и дождж скарэй прабярэ,—вось ў ёй скора и знаходзицца яда для расьценнёў. Цяжкая зямля, глина ад гною робицца мягкаю, сыпкаю; яе лягчэй араць, вырабляць. Зямля лёгкая, пры пяску, даўжэй трymае вильгаць, не высыхае так скора, за тое и лепш родзиць.

Гной бывае розны и залежыць ад таго, чым кормяць скацину и як каля гною ходзяць. Скацина з таго корму, што ёй даюць, часць выкидае з сябе ў мачы, а часць — ў кáле. Гэтак у гнаю ёсць часць той нашы, што скацина не змагла стравиць, дый ешчэ падсыцілка. Ўсё гэта и идзе на корм расьценнем.—Скацина, каторая кормицца сухой и беднай сечкай, ци саломай, дae и гной слабы, бедны; а такая скацина, што сыта добра кормленам, дасць гной тлусты и багаты. Гэтаки гной пасъля дае гаспадару с поля добры и багаты ураджай.

У хлеви ў гнаю знаходзюцца калцьвёрды, мача, падсыцілка. Кали паша съвежая, то быдла багата мочыцца и гноишь рэдким калам. Кали тады мала падсыцилаць, то мача и рэдкая часць гною выцекае з аборы—гэта будзе гнайока, а у хлеви астaeцца цьвёрды гной — падсыцілка и сусэйшая часць калу.

У мачы шмат болей азоту и потасу (кали), як у цьвёрдых часцях гною; апроч таго ў мачы азот для расьценнёў шмат страунейши, як ў чым другим. Значыць, мача — вялікая реч у гаспадарцы; вось и трэба старацца, каб яна не прападала. Падсыцилка на тое и идзе, каб и скацина не стаяла ў балоци, ды так жэ сама, каб тая падсыцилка сабирала ў сябе гнаёўку и не давала гнаю шыбка гниць—перапаливацца; ад падсыцилки гною сабираецца больш, и гной той лепши, бо гнаёўка не ўцячэ.

Найлепшая падсыцилка бывае з жытней ци з пшаничнай саломы—гэтая найбагатшай; падсыцилка з лисыця, моху леснога — шмат бяднейшай и можна браць яе толькі тады, кали ўжо саўсим нима саломы. За тое надта добра браць сухи торф, белы мох з шароу, дзе ён ёсць, ци сухую чорную зямлю — ва-

ўсё гэта мача добра ўцягиваеца, дык иничога з гною не прападае.

Торф, где ён ёсць, варта заўсягды браць на падсыцилку, хаця бы саломы было шмат. Капаюць яго ў вольным часи, тады звояць и ссыпаюць где близка ў невяликие кучы, каб добра прасох,—найлепш где пад стрэхай, пад паветкай; пасъля, як прасохне, падсыцилаюць им скацину.

Гной бывае ад рознай жывёлы. У наших гаспадароў найбольш *кароуяло гною*; ён мае мала азоту, шмат вады; гние ў зямли доўга, ды расьценню не шыбка памагаець, за тое-ж з яго знак на полі даўжэй, як з чаго другога. Найлепш памагае ён на сухих лёгких землях, пры пяску.

Копски тной багаты азотам, мала мае вады; гэта гарачы гной: ён скора гние, скора и корм дае расьценню, але не на доўги час. Найлепшы знак з яго на цяжкой зямли, пры глине; менш памагае лёгкай зямли.

Авечы тной падобны да конскага, мае яшчэ больш азоту и яшчэ сушэйшы; добры на цяжкую зямлю.

Навоз ад съвиней бывае ўселякі, гле-дзячы на тое, чым кормяць съвиней. Кали кормяць мякінай ци збожжем, тады ён лепшы; кали-ж бульбай, памяями ци другим рэдким кормам, тады гной саўсим благи. Найлепш мешаць яго з другим гноем,—на-приклад з авечым.

Благи той гаспадар, што у яго на дзянцы, пры аборы и пры хлявох валяюцца кучы гною, кали дождж яго вымывае, а гнаёўка з хлявоў на дарогу ци ў роў цячэ. Гаспадар павинен рупицца на толькі ад тое, каб шмат гною мець, але и каб той гной як найлепшы быў. Каб жэ добры мець гной, трэба пилнаваць, каб гниў ён ўсюды роўна, каб на грэўся и не палиўся, каб гнаёўка з яго не цякла, ды каб *аммонніяк* (*амміяк*) не ляцеў вон у паветрэ.

Найлепш трymаць гной пад скацинай, дый добра каля яго хадзиць. Каб гнаёўка не прападала, сцекаючы ў зямлю, трэба у аборы зямлю выбрукаваць, ци зрабіць грубы ток з глины; трэба мець увагу и натое, каб быў спад у сцек — равок, па каторым будзе сцекаць на двор гнаёўка. Там ужо зрабице студзенку з бочки старой, ци нават праста з дашчок абсмоленых; студзенку гэту трэба прыкрываць, каб вада ад дажджу туды не падала и не сцякала. А найлепей дык столькі класць падсыцилки, каб гнаёўки и саўсим не было.—Ешчэ мусиць гаспадар пилнаваць, каб гной скроў па цэлай аборы роўна быў утоптаны и роўна ляжаў. Таки добра утоптаны гной павинен быць заўсягды сырый, вильготны, вось и трэба

час ад часу паливаць яго гнаёўкай з гэтай студзенки. Гной с-пад задніх ног трэба перакидаць пад карыта, каб скрэз быў роўны і роўна гниў. Найлепш час ад часу перастаўляць быдла і карыта: як скацина стаіць раз тут, другі раз там, то без вялікага клопоту будзем мець роўна утоптаны і сыры, вільготны гной. — Кали гной даўжэй ляжыць, тады вільгаць скрэз расходзицца, і *тлен* (*кислород*) да убитага гнаю ня мае доступу; гной гніе роўна, ня сохне і ня трациць сваей моцы—тых часцей, што патрэбны збожу.

Вельми добра раз ци два ў тыдзень пасыпываць гной у аборы торфам або чорнай зямлёй—грубини на 2-3 цали—перад tym, як пад скацину салома съцелецца.

Кали абора надта малая і гною ня можна трymаць пад скацинаю, тады, ведадама, прыходзицца вынясці яго з аборы; найлепш злажыць яго пад стрэхой, пад паветкаю, каб вада дажджэвай яго не вымывала. Так сама і тут трэба пилнаваць, каб у зямлю гнаёўка не съекала, каб гной быў ўсюды роўна ў кучы убиты, каб скрэз роўна гниў і роўна быў сыры, а дзеля таго трэба яго са студзенкі час ад часу паливаць гнаёўкай.

Чым даўжэй ляжыць гной, tym больш ён гніе. Прагнілы гной, як мы ўжо сказали, дае збожу гатовай пажывы больш, як гной съвежы, што гніе ўжо пад скибаю; за тое съвежы гной сильней мягчыць зямлю і грэецець яе. З гэтага ясна, што гной съвежы, саломисты трэба класыці на зямлю халодную, цяжкую, а на лягчайшую зямлю трэба класыці гной прагніты, стары.

З польскай мовы ператлумачыў

Антона Асина.

съвиней, дый кожны раз, як тую бочку нова напаўняли, даливали туды (на поўную бочку) лыжку вітрыюю; добра размешаўши, давали есьци съвиням з той бочки. Гэтак рабіли, пачынаючи ад вясны, да восени, і хадзяцца ў суседоў съвіні хварэли і здыхали, сюды хвароба не даходзіла николі. Папрабуйце, гаспадары, рабіць гэтак, толькі з вітрыюлем абходзіцца асьцерожне — гэта атрута.

Гаспадыня.



З песень аб мужыцкай долі.




Сажэнь шырышёю
Надзельны шнурок....
Пустыня, бяз гною,
Камення, пясок....

Пад сънегам адпрэла
Жытцо за зиму;
Прихваціла, зъела
Сыпека ярыну.
Бульбы—як арэхи,
Як цвек бурачок....
— Вось скарбы, пацехи
Твае, мужычок!

Багаты будзь з нивы,
Увесь чынш заплаци;
Будзь весел, шчасливы,
На пий, не крадзі!
Жый згодна з усімі
И Бога хвали;
Не кръчи з другими:
„Свабоды! Зямлі!“

Янук Купала.



Аб усём па троху.

РАДА ДЛЯ ГАСПАДАРОЎ.

У нас цяпер шмат съвиней гине ад ружы, чырвонай хваробы, ци чумы, і ад іншых хвароб. Ў Михалишках, Мариампольскага павету Сувальскай губэрні, ужывали праз 25 гадоў вось якога способу проци хвароб. Брали бочку с-пад селядцоў і ў яе наливали памыці ци які іншы корм для

З Беларусі и Літвы.

(ад нашых карэспондэнтаў).

Крайск, Віленск. губ., Вілейск. п. Ў нашай воласці ёсць маёнтак графа Т. Ў гэтым маёнтку, як ён ешчэ належал да пана К., былі фабрыкі сукна; рабочыя, што там працавали, жылі на панская зямлі. Скора фабрыкі былі закрыты, а зямля, на каторай сядзели рабочыя, лічылася далей чыншавою; рабочыя гэтые плаціли чынш не малы,

але як рэчка и лес были близка, то и жылося не-як па палові з бядой. Як купіў тую зямлю граф Т., першыя годы ўсё было па-стараму. Але-ж з году ў год начали мужыком падымаш чынш, ды угаварыли их, каб ўзяли контракты, каторых раней саўсим не было. Цёмныя людзи прыстали на гэта. А контракты не прынясьли им ниякой карысці, апрач адно шкоды: па гэтых контрактах цяперашни упраўляючыя ня толькі непамерне павелічыў арэнду, а и дабиўся таго, што суд прыказаў чыншэвіком пакинуць панскую зямлю. Упраўляючыя са стражниками павыкидаў бедакоў з хат разам з их дабром. Было гэта ў восені, дык чыншэвіком прышлось-бы жыць ў балоци и пад голым небам, каб не суседніе вёски, што прыняли их да сябе.—Ў леташнім толькі гаду доля бедакоў паправілася: некалькі мужыкоў, што працавали ў горадзе ды мели крыху больш розуму, як вёсковыя, навучыли быўшых чыншэвікоў, як арабиць, каб им вярнули зямлю. Чыншэвіки застрашили упраўляючаго, ды звярнулися з сваими трэбованнями да графа, як той прыехаў. И граф уступіў им: ў гэтym гаду им изноў выдзелили зямлю, ды ешчэ дали лесу на будоўлю, бо старые будынкі упраўляючы збурыў.

Ч. А.

Маладэчна Вілейск. пав. Вілен. губ. Ехаў зборшчык манаполькі з Вілейкі ў Маладэчну з грашым; недалёка ад Вілейкі неякіе людзи напали на яго и хацели адабраць грошы, ды зачали стрэляць; зборшчык злез з воза и выстрэліў так сама, але ні ў каго не папаў; коні з другім чыноўнікам спудзіліся і панісьлы. Гэтые людзи абыскали зборшчыка, але грошай не знайшли, бо яны были зашыты ў адзежу; потым адабрали рэвольвер и уцякли. Аднога чалавека ўжо арыштавали, бо на яго ёсць падазрэнне; ён сядзіць ў Вілейцы ў турме.

Воука.

З **Вілейскага** у. Вілен. губ. нам пишуць, што ў м. **Лукауцы** згарэла на пачатку лета сыраварня з усеми гаспадарскими прыладамі, каторые были ў ёй да часу зложэнія, а цяпер 10 аўгуста (серпня) згарэла абора. Думаюць ўсе, што гэта падпалілі. З аборай выйшла так: двор забраў колькі галоў вёсковай скацины за школу на панскім. У поўгадзіны паслья таго, якіе аддали мужыкам, запіліася абора. Згарэла и адна незабраная сканица мужыцкая, не пасльепіле яе выкупиць. Бедны чалавек мае страту. Кали и праўда, што мужыки падпаливаюць, то дарма гэта робяць: перш-наперш працадае дабро, дый шкоды мала памешчыку, бо ён бярэ страхоўку, часам большую, як варта дабро. Такім способам сваія бяды не направяць мужыкі. Трэба дабицца лепшага устройства, трэба, каб ў Думу добра выбираві, каб яна дала новыя парадкі, а глаўнае трэба, каб мужыки больш разумелі, што робіцца ў Думе и чаго Дума дабываецца, каб ёй памагалі. Трэба чытаць газеты, ці слухаць як чытаюць другие, а то народ ходзіць ў цемпцию, як сляпі, и пя бачыць, куды исьці.

Пл—р.

М. Гольшаны Ошмянск. пав. Віл. губ. У нас'як писали газеты, ня так даўно адкрыўся аддзел „саюза рускага народа“. Хто чытаў аб гэтым, той можэ паверыў, што и прауды шырыца меж народаам и расце гэты чорнасочены „саюз“, каторы стаіць за старыя парадкі, за уціск и ниволю, ды хочэ скасаваць Думу саўсим. А па праудзі „саюз“ зрабіли тут поп, адзін пачтовы служашчы и некія вучыцель дый падбіли записацца ў яго колькі

вёсковых беларусоў, каторые думали, што им за гэта дадуць зямлю. Але-ж ведама, чорнасочены і ня думаюць даваць мужыком зямлю, дык народ скора зразумеў гэта, и ў „саюз“ больш исьці ня хочэ.—Такі ўжо наш ошмянски вуезд: адны мужыки записываюцца ў чорную сотню—да так-званих „истинно-рускіх людзей“; другие—адрэкаюцца ад братоў сваіх беларусоў, ды идуць да „истинно-польскіх людзей“.—Вось жэ, напрыклад, з нашага павету быў и дэпутат ад мужыкоў Віленскай губэрні у Другой Думе—Сымон Пелейка; той дык у Думе засідаў разам з памешчыкамі, мужыкоў знаць не хацеў, ды ў газетах пісаў, што ён не беларус-каталик, а паляк прыродны—мала не варшаўскі, хоць з ошмянскага павету!—Сказаў-бы я, што наш павет найгоршы, але-ж тады абідзіцца лідзкі павет, бо як у Вільню прыехали на выбары ў Другую Думу пяць лідзкіх выбаршчыкоў-мужыкоў, то чатыры з іх: Кононовіч, Ціхно, Ціліндзь і Штурма—перайшли да паноў, и праз гэта памешчыки выбрали за дэпутатоў адных сваіх людзей, а мужыки не папали ў Думу; адзін толькі выбаршчык з Лідзкага павету—Санюкевіч тримаўся з мужыкамі и ня здрадзіў братоў сваіх.

Ўсёж такі ёсць надзея, што выбары ў Трэцюю Думу будуць лепшыя: беларусы шмат паразумілі; відаць гэта ўжо хаця-бы з таго, што здрайдоў выбаршчыкоў ды чорнасоченных дэпутатоў народ па вёсках спатыкаў надта кепска.

М. М.

М. Буцлау Вілейск. пав. Віл. губ. Ў вёсцы Комарове жыве неяки Сталюк С. Меў ён ўсяго багацтва кабыту и кароўку; дык тая кабыла утапілася, а кароўка здохла, и німа яму як жыць. Бедак гэты абышоў ўсе вёски, просічы памагчы яму ў бядзе, але-ж ніхто ня даў яму ниякой помагчы. Тады пазычыў яму 10 руб. неяки пан задобры працент.—Беда, што німа у нас таких касс, што пазычали бы гроши вёсковым людзям за певялікіе працэнты, як гэта робіцца за граничю; цяпер мужык, што пазычыае гроши, плаціць за іх непамерне многа и ўвесі свой век выплацица ня можэ,—каб жэ быў танны дробны крэдыт, то вёсковыя багачы не здзірали бы скуры з бедакоў.

Падпісчык.

Ў м. **Радашковічах** Вілейск. п. Віл. губ., як даведалася рэдакція, адкрываецца скора Прыходзкае вучылишча з двумя класамі. На гэта з казны будзе исьці па 1470 руб. што-год. Будуць два вучыщелі; поп и ксёндз будуць навучаць рэлігію; рэлігію вучыцца могуць дзэци ў сваій роднай мові; кали захочуць бацькі вучэніку, каб учыли польскай мовы, то и гэта можна. У гэтай школе будуць вучыцца расейскай мовы, арытметыкі, геомэтрыи і для праваслаўных славянскай мовы. Прымяоцца дзэци ўсіх націй без розніцы. Хто скончыць прыходзкае, таго будуць прымяць ў першы клас гарадзкога вучылишча, кат.рас мае так сама адкрыцца; свабодныя гроши на гэта цяпер ёсць ў Віленскім Вучэбным Округу, недаўна их атпусцілі на гарадзкіе вучылишча; але-ж адкрыцце такога вучылишча ў Радашковічах будзе залежаць ад таго, ці знайдзеца тут кватэра для яго; для гэтага трэба, каб гарадзкая дума, камітэт, што клапоціцца аб адкрыццю вучылишча, и ўсе жыцці, што падпісаліся даць гроши, не спали и памаглі гэтаму дзелу, бо іначай гарадзкага вучылишча ў гэту восень не адкрыюць.

Вильня. Выбары упоўнамочэных ад „рускага сельскага населенія“ на асобных валасных сходах и упоўнамочэных ад дробных землевладзельцоў „рускага происхождzenia“ назначэны на 11 сенцября, а выбары упоўнамочэных ад валасцей, ад рабочых и ад дробных землавладзельцоў других націй—на 12 сенцября.

Вильня. На газовым заводзе (гдзе вырабляюць газ, што гарыць на вулиціх) была забастоўка; яна цягнулася тыдзень. Рабочыя дабиціся, каб працаўшы 9 гадзін ў дзень, и плату им павеличыли на 10 кап. ў дзень.

Слуцкі пав. Минскай туб. Пад Слуцкам паліція арэштавала чатырох вучнёў Маладэчненскай вучыцельскай сэмінары — за што, нязадама. Ка-жуць, што у аднаго знайшли колькі книжок, като-рых паліція ня вельми любіць, а трох забрали проста па „падазрэнію“. Што зробяць з хлапцамі, трудна згадаць; покуль што трymаюць их ў турме.

Я. Птушка.

Гродна. Выбары ўпоўнамочэных ад валасцей и рабочых назначэны на 14 сенцября.

Магілеу. Выбары упоўнамочэных ад валасцей будуць 10, 11, 12 і 13 сенцября, а ад дробных землевладзельцоў—12 сенцября. Зъезды валасных упаўнамочэных у вуездах, каб выбраць выбаршчыкоў у губэрню - 20 сенцября.

З усіх старон.

Одэсса. Члены „саюза рускага народа“ ужо колькі дзён трymаюць горад у страху: яны бываюць на вулицах людзей княми, стрэляюць з рэвольвероў. Ужо 45 чалавек зрынена, набат пакалечылі некалькі малых дзіцей. Паблікі многа жыдоў. Хоць у горадзе ёсць шмат паліціи и войска, але такіе разбоі робяцца што-дзень, и ніхто им не перашкадzaе. Гандэль затрымаўся, и людзі балцца хадзіць па вулицах, каб их чорнасоценцы без усякай прычыны не забили, ці не пакалечылі.

Казань. Красцянски банк ластанавіў прадаць з ліквідацыі больш тысячи дзесяцін зямлі, што купіли мужыки праз банк, за тое, што яны ня плаціць ў банк працэнтоў и выплаты.

У Японіи прылучылася бяды: выгарэў близка ўесь горад Хакодатэ; спалилася 40 вулиц, 10 тысяч дамоў. А ешчэ каля стаціцы Японіи, Токіо, быў такі дождь, што затапіло ўсё; 300 людзей утапіліся, тысячу дамоў знясло вадой, 60 тысяч

дамоў залило вадой; размыла 103 грэблі, 39 вяли-хих мастоў; папавана 208 миль жалезнай дароги. У Токіо збурыла праведзеную па трубах ваду, так што людзі гэтага вялізного места асталися без вады; а і харчы падаражэли, бо не было пад-возу. Ужо 60 гадоў не было ў Токіо такой па-водкі. Страты будзе мільёну на 300.

ЛАЧТОВАЯ СКРЫНКА.

Хлапцом вескі Браново Слуцк. пав. Минск. туб. На таго чалавека, што, ганяючы з абчэственай сенажаци вёсковых начлежнікоў, лаяў іх и прыставіў рэвольвер к грудзям аднаго хлапца — трэба падаць „жалобу“ земскаму начальніку. За „угрозы“ закон карае.

Радашковичы Вил. пав. Я.: аб прыватных (частных) школах глядзіце „свод законаў“ т. XI, ч. I ат ст. 3712 да 3741. Хто аткрывае школу III-яго разраду, павінен мець „званне“ начальнага вучыцеля ці вучыцельницы; для школы II-го разраду ня менш, як на 3 класы (як бы прагимназія) — дамашняго вучыцеля ці вучыцельницы, значыць, трэба скончыць гімназію. Аб гэтым глядзі № 27 „Н. Н.“

Вілейски павет. Доктару: як правіць сенажаци, апісана добра ў № 4, 5, 6 и 7 „Нашай Ніве“ за 1906 год.

АД РЭДАКЦИИ.

Выбары у Трэцюю Гасударственную Думу начынаюцца. Вось Рэдакция просіць сва-их корэспондэнтоў и усіх, хто хочэ паматы „Нашай Ніве“, каб прысылалі ведамосцьці аб выбарах и аб тым, ізде каго выбрали.

Крупныя и мелкія КАПИТАЛІСТЫ

желающіе соединіті тімітим риска съ тахітим прибыли, пайдутъ въ книгѣ „Биржа, Спе-куляція и Обагащэніе“ цінніяя указанія для выгоднага помѣщенія своіхъ денегъ въ бир-жевыя операциі. Кніга издана Банкірскай Конторой „Захарій Ждановъ“, (С.-Петербургъ, Невскій, 28), выдаётся и высылается без-платно.

Рэдактор - Выдаўца А. Ўласоў.

Друкарня М. Кухты, Дворцовая, д. № 4.